

«Аб патрыятызме, гонары і годнасці» («Старонкі воінскай славы беларускага народа», «Сімвалы воінскай доблесці, славы і гонару», «Твае, Радзіма, герой» і інш.) [3, с. 231-256].

Формы і метады працы над тэмамі самыя разнастайныя і цесна звязаны з харектарам і зместам фактычнага матэрыялу: праца над словам, развіццё актыўнага маўлення, выклад сваіх думак, меркаванняў, уражанняў у форме звязнага тэксту, эсэ, сачынення, абмеркаванне герояў мастацкіх твораў і кінастужак і інш. Яны даюць магчымасці найлепшым чынам, паслядоўна і мэтанакіравана рэалізаваць паставленыя задачы адукцыйнага і выхаваўчага харектару.

Выконваючы асноўную функцыю – узбагачэнне слоўнікавага запасу і развіццё маўленчых навыкаў – лексічныя тэмы ўводзяць курсантаў у спецыяльнасць, раскрываюць спецыфіку прафесіі вайскоўца, выхоўваюць павагу да айчыннай гісторыі, абуджаюць цікавасць да лепшых ваеных традыцый, выхоўваюць патрыятычныя пачуцці і высокія маральныя якасці.

ЛІТАРАТУРА

1. 2023 год аб'яўлены Годам міру і стварэння: <https://president.gov.by/be/events/2023-god-ab-yaulenya-godam-miru-i-stvareniya> (дата звароту: 11.01.2023).

2. Что такое патриотизм простыми словами, его положительные и негативные проявления: <https://iklife.ru/samorazvitie/chto-takoe-patriotizm> (дата звароту: 11.01.2023).

3. Беларуская мова. Прафесійная ваенна лексіка: вучэб. дапам. для курсантаў і слухачоў устаноў вышэйшай адукцыі па ваенных спецыяльнасцях / Т.І. Блізнюк, І.А. Блізнюк. – Выд. 2-е, дап. – Мінск: ВА РБ, 2013. – 300с.

УДК: 811.161.3'367'04

С.М. Макітрук, навук. супр.
(ЦДБКМіЛ НАН Беларусі, г. Мінск)

ДАДАНЫЯ ПАРАЎНАЛЬНЫЯ Ў ТЭКСТАХ СТАРАБЕЛАРУСКАЙ ПІСЬМЕННАСЦІ

У апошнія гады заканамернай з'яўлецца цікавасць да вывучэння складаназалежнага сказа, бо ён адносіцца да ліку тых граматычных катэгорый, якія на працягу гістарычнага перыяду існавання ўсходнеславянскіх моў зазналі істотныя змены. “Сінтаксічныя канструкцыі, якія выражаютъ парынанне, як адну з

найболыш старажытных форм мыслення” [1; 147], займаюць важнае месца ў тэкстах помнікаў старабеларускай пісьменнасці.

У старабеларускай мове, як і ў сучаснай, даданыя парадынальныя часткі далучаліся да галоўнай пры дапамозе злучнікаў **яко**, **яко бы**, **якъ**, **якоже**, **какъ**, **нежели**, **нежли** і суадносных слоў: **тако**, **такъ**.

Злучнік **какъ** пераважна ўжываецца ў старабеларускіх дзелавых помніках (граматы, Статуты 1529, 1566, 1588, кнігі Літоўскай Метрыкі) і рэлігійных тэкстах (Чэцця, Пакуты Хрыста, Аповесці аб трох караліх-валхвах, кнігі Бібліі Скарны, Зборнік біблейскіх кніг пачатку XVI ст.). Даданыя з такім злучнікам могуць знаходзяцца пасля галоўнага сказа, перад ім і ў сярэдзіне: *сiу⁹ некоторыи ка^к непр¹⁰ теле свою кро⁶ прiро^жн@ю розлівають. бра⁷ а любо сестри забівають* (Вісл., 296); *Какъ еси того претихого боранка, томоу прешкроутному волкови полецила* (Пак. Хр.,); *онога Микуловога году Завольскіи цари какъ ваши люди воевали* (КЗ, 363, 1494); *кр¹¹ть... в нынешнии бо д⁹нь ка^к солнце во³си"ль* (Чэцця, 26). У свецка-мастацкіх помніках (Аповесць пра Трышчана, Александрыя, Аповесць аб Троі) злучнік **какъ** далучае парадынальныя звароты.

Нярэдка ў тэкстах дзелавых помнікаў пры злучніку **какъ** постпазіцыйнага даданага ўжываецца часціца **бы** ў якасці паказчыка ірацыянальнасці парадынання, якое ўяўляеца як магчымае, мяркуемае, пажаданае ў будучым, і мае адценне спасабу ці меры праяўлення дзеяння: *а ихъ сказанie бывало правдиво, какъ бы передъ нашею обличностю то ся дiело* (АЗР, I); *и его за то перееднати и досыть вчинити, какъ бы еми не жаль* (КСД, 478, 1517).

Злучнікі **як** (**якъ**) і **яко** сустракаюцца ва ўсіх жанравых тэкстах старабеларускіх помнікаў.

Даданы са злучнікам **яко** звычайна займае постпазіцыйнае становішча і ў большасці выпадкаў адносіцца да выказніка галоўнага сказа і паказвае, парадыноўваючы, як, якім способам адбываецца дзеянне: *Соломон велить искать мудрости, яко и самъ поискать ест ея* (Скар. ПС, 9б); *абы жадный попись именей вашихъ не былъ, съ тое прычины, ижъ кожъдый з васъ ... есть так годень веры, яко и тотъ, которому бы то пописыровать поручено было* (КПД, 109, 1544); *Угрове перепровадивши[#] так прудко "ко и первеи через Дунаи, вернулис" до своего шбозу, которыми были за рекою зоставили* (Атыла, 176). Гэтыя даданыя маюць дзве разнавіднасці:

“даданы парадынальны з’яўляеца няпоўным, бо ў ім адсутнічае выказнік. Такі сказ уяўляе сабой развітае адасобленае парадынанне, але выказнік тут лёгка ўстанаўліваецца з агульнага кантэксту выказвання” [2; 87]: *И была есть тварь славы господни яко огнь горящий наверху*

горы предъ лицемъ сыновъ Израилевыхъ (Скар. КВ, 45); *что на свете богъU ми^шого и людемъ. и речи посполито^ш пожитечне^шшого быть можетъ, "ко единость згода и милость спольна#* (Бер. саб., 106–11); *ино тотъ повиненъ бUдетъ подъ хорUговью на местъцы своею поставити брата, або кревного своего, або такъ доброго ил^хтича, "ко и самъ* (Ст. 1588, 52).

даданыя парапаunalьныя ўяўляюць собой “двуҳастаўныя адзінкі” [2; 88]: *И поминеть животъ нашъ яко следъ облаковъ, и яко мгла распашился еже загнана бываетъ лучами солнечными и горячестию его искажена* (Скар. ПБ, 4).

Калі злучнік **яко** ўскладняеца за кошт умоўнай часціцы **бы**, тады “тое, аб чым гаворыцца ў галоўным сказе, парапаunoўваеца з нечым падобным, якое мысліцца як магчымае, мяркуемае ці нават нерэальнае” [3; 243]: *и рушиль и певъне и исте тягънеть множествомъ людей, яко бы о двесте и пятдесять тысячъ и о триста дель съ нимъ, на земъли воеводствъ Волоского и Мутьянского* (КПД, 8–9, 1538); *Болесть отцу сынъ безумень, и жена сварливая ест якобы прикрытие всегда каплющее* (Скар. ПС, 30).

З цягам часу злучнік **яко** замяніўся злучнікам **якъ**: *рекъ гї к сатан# чи положиль еси ср^дце свое на раба моего iwva иже нhтъ "к w^h ou земли м#жъць цh^l и пр^ш и богобоенъ* (Зб. 262, 12); *з^сберутьсе передъ нимъ въси народы. и роз^злUчить ихъ дърUга w^m д^зрвга. "къ пастUхъ роз^злUчаетъ ов^сцы w^m коз^зловъ* (Цяп., 366); *тот Денис Слободский на том рок на отбиране пенезей, як сам не прыбыл и никого з мою отъ себе не прыслал* (АВК, XXXVI, 88, 1582).

Сінтаксічныя канструкцыі з кампанентамі **такъ ... какъ, такъ ... якъ, такъ ... як, тако ... какъ** ужываюцца ў старабеларускіх пісьмовых помніках для стварэння семантычнага адцення парапаунання: **ка^к** больше се и бетлеемъ приближали. **такъ** бо^ше звѣзда ou своеи моци се процвітала (Валх., 52б); *певно та^к боуде^m. какъ вы говорите* (Пак. Хр., 17б); *Яко искушено бываетъ сребро в огни и злато в пеши, тако искушень бываетъ человекъ усты хвалящим его* (Скар. ПС, 41б); *ништо такъ не шмыл#еть, "къ парсuna человеческа* (Трыст., 108); *в томъ листе Uв"жъчомъ зарUка маеть бы^m покладана такъ велика" "къ бUдетъ важность речы сужоное* (Ст. 1588, 251); *алекандерь ^поведал: "ко шаленствотвое справило, такъ то есть* (Алекс., 31). У даследаваных помніках пераважаюць даданыя дапаўняльныя сказы, якія знаходзяцца ў постпазіцыі: іх у 5 разоў больш, чым у прэпазіцыі.

У аналізуемых тэкстах прадстаўлены даданыя парапаunalьныя са злучнікам **яко же:** *"коже видh^x wrюща# криводU и снююща# болезнъ пожн#е ее* (Зб. 262, 13б); *горъла, кровопролитья и статьковъ своихъ*

не литуючи, яко жъ и въпередъ къ таковымъ повольностямъ и послугамъ хтиве оферуються (КПД, 41, 1538),

Для падпарарадкавання даданага парапауднага ў рэлігійных тэкстах выкарыстоўваюцца таксама злучнікі **нежели, нижли**, якія ў галоўным скаже іншы раз суадносіцца з іменным кампанентам састаўнога выказніка: *се есть ро^д хрсть#ньскии готовитс# ко смерти нежели къ животоу* (Чэцця, 61б); *Лепша# ест мудрость нежели сила, и мужъ мудрыи лепшии ест^s нежели силныи* (Скар. ПБ, 96); *болеи богатства и тһесные сласти люб#ть нежели бога* (Будны, 7). *веньци щкоды оу своеи земли оубогы^m люде^m чин#^m ниж^mлі оу непритеⁿско^u земли* (Вісл., 276–28); *Более воистинни чидитис# превеликои божиен моци мусиши нижли Ичитис#* (Скар. КБ, 36). Такія сказы выражаюць “парапаунанне распадабаючага тыпу і кваліфікуюцца пры гэтым як парапауднна-супраціўныя канструкцыі” [4; 381]

Такім чынам, складаназалежныя сказы з даданымі парапауднальнымі змяшчаюць залежную частку, змест якой парапауднаваецца са зместам галоўнай часткі. Сродкам сувязі выступаюць злучнікі **яко, яко бы, якъ, якоже, какъ, нежели, нежли** і спалучальныя слова **такъ, тако**. Даданыя парапауднныя могуць знаходзіцца перад або пасля складаназалежнага сказа.

ЛІТАРАТУРА

1. Борковский, В. И. Синтаксис древнерусских грамот: сложное предложение / В. И. Борковский. – М., 1958. – 187 с.
2. Рапацэвіч, С. Я. Сінтаксіс пражскіх выданняў Францыска Скарыны : дыс.... канд.філал.навук ; Нац. акад. навук Беларусі. Ін-т мавазнаўства імя Якуба Коласа. – Мінск, 2000. – 131 с.
3. Груца, А. П. Развіццё складаназалежнага сказа ў беларускай мове : (На матэрыяле помнікаў пісьменнасці XIV-XVII стст. і сучас. нар. гаворак) / А. П. Груца. – Мінск : Навука і тэхніка, 1970. – 270 с.
4. Историческая грамматика русского языка: Синтаксис. Простое предложение / В. И. Борковский, В. А. Георгиева, А. А. Глинкина и др.; под ред. В. И. Борковского. – М.: Наука, 1978. – 447 с.